

## **ЗАЦВЯРДЖАЮ**

Рэктар установы адукацыі  
“Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт  
культуры і мастацтваў”

\_\_\_\_\_ Н.У.Карчэўская  
“ \_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2021

## **ПАЛАЖЭННЕ**

**аб правядзенні III адкрытага ўніверсітэцкага фестывалю-конкурсу  
маладых выканаўцаў беларускай народнай песні**

### **“ГАЛАСЫ РАДЗІМЫ”**

З мэтай папулярызацыі народнай песеннай творчасці, выяўлення і падтрымкі юных талентаў, развіцця творчых здольнасцяў і прафесійнай арыентацыі адоранай моладзі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, кафедра беларускай народна-песеннай творчасці **23.04.2021** праводзіць III адкрыты ўніверсітэцкі фестываль-конкурс маладых выканаўцаў беларускай народнай песні “Галасы Радзімы” (далей фестываль-конкурс).

### **ЗАДАЧЫ ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ**

- выяўленне і падтрымка таленавітай моладзі ў галіне народна-песеннай творчасці;
- прафарыентацыя маладых выканаўцаў народнай песні;
- павышэнне ўзроўню выканальніцкага майстэрства і сцэнічнай культуры спевакоў;
- папулярызацыя беларускай народна-песеннай творчасці;
- абмен творчым і педагагічным досведам у мэтах удасканалення сістэмы мастацкага, эстэтычнага і этнакультурнага выхавання падрастаючага пакалення;
- стымуляванне працы педагогаў па ўдасканаленні вакальнага майстэрства юных выканаўцаў.

## УМОВЫ ЁДЗЕЛУ Ё ФЕСТИВАЛІ-КОНКУРСЕ

Ўдзельнікамі фестывалю-конкурсу з'яўляюцца навучэнцы дзіцячых школьных і пазашкольных адукацыйных устаноў, дзіцячых музычных школ мастацтваў, дзіцячых аматарскіх народных калектываў, навучэнцы сярэдніх спецыяльных музычных устаноў ва ўзросце ад 14 да 21 года ўключна.

Канкурсанты павінны прадставіць заяўкі на ўдзел у аргкамітэт фестывалю-конкурсу да **15 красавіка** (форма прыкладаецца). Заяўка павінна ўтрымоўваць кароткія звесткі пра творчыя дасягненні ўдзельніка.

## ПАРАДАК ПРАВЯДЗЕННЯ ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ

Конкурс праводзіцца па адным выканальніцкім кірунку  
– **“сольныя спевы народныя”**.

Кожны ўдзельнік прадстаўляе **2** (дзве) **рознахарактарныя песні** з суправаджэннем і без інструментальнага суправаджэння (а сарпелла). Дазваляецца выкарыстанне фанаграмы інструментальнага суправаджэння ("1").

Ўдзельнікі конкурсу падзяляюцца на 2 узроставыя групы: 14-17 і 18-21 гадоў.

Час выступу ўдзельнікаў конкурсу да 8 хвілін.

Конкурсныя праслухоўванні праводзяцца публічна.

## ТЭРМІНЫ, МЕСЦА ПРАВЯДЗЕННЯ ФЕСТИВАЛЮ-КОНКУРСУ

Конкурс праводзіцца ў адзін тур **23 красавіка 2021 года** ў горадзе Мінску.

Месца правядзення – УА "Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў" (г. Мінск, вул. Рабкораўская, 17).

Праграма фестывалю-конкурсу складаецца з наступных мерапрыемстваў:

- праслухоўванне канкурсантаў;
- круглы стол з удзелам педагогаў, членаў журы і вядучых спецыялістаў універсітэта ў галіне народна-песеннага мастацтва;
- урачыстае ўзнагароджанне лаўрэатаў конкурсу і ўдзельнікаў фестывалу.

## ПРЭМІІ І ЎЗНАГАРОДЫ

Выступленне канкурсантаў ацэньвае журы, у склад якога ўваходзяць дзеячы культуры Беларусі, спецыялісты ў вобласці народна-песеннага мастацтва.

Пераможцам фестывалю-конкурсу у кожнай узроставай групе прысуджаецца дыплом ЛАЎРЭАТА I, II, III ступені і памятныя прызы.

Журы мае права дзяліць месцы, прысудзіць не ўсе дыпломы. Рашэнне журы канчатковае і перагляду не падлягае.

## ПАРАДАК ПАДАЧЫ ЗАЯВАК

Удзельнікі фестывалю-конкурсу на адрас электроннай пошты *kafedra\_bnpt\_buk@mail.ru* падаюць:

- заяўку на ўдзел (гл. дадатак);
- адсканаваны дакумент (ці добры фотаздымак), які пацвярджае ўзрост удзельніка.

Тэрмін падачы заявак на фестываль-конкурс – **15 красавіка 2021 г.**

Транспартныя выдаткі і праезд удзельнікаў фестывалю-конкурсу — за кошт накіроўваючага боку.

**Кантактныя тэлефоны і адрас аргкамітэта III адкрытага фестывалю-конкурсу маладых выканаўцаў беларускай народнай песні “ГАЛАСЫ РАДЗІМЫ”**

<b>220007, г. Мінск, вул. Рабкораўская-17, Фестываль-конкурс “Галасы Радзімы”</b>	Тэл. (8-017) 375-70-21 кафедра БНПТ Тэл. +375 29 7719440 Ражкова Людміла Леанідаўна <i>kafedra_bnpt_buk@mail.ru</i>
---	--

**ЗАЯЎКА**  
**на ўдзел у III адкрытым універсітэцкім фестывалі-конкурсе**  
**маладых выканаўцаў беларускай народнай песні**  
**“ГАЛАСЫ РАДЗІМЫ”**

**Прозвішча, імя, імя па бацьку ўдзельніка – ...**

**Дата нараджэння – ...**

**Назва ўстановы адукацыі / культуры – ...**

**Прозвішча, імя, імя па бацьку педагога, кантактны тэлефон – ...**

**Адрас і тэлефон удзельніка – ...**

**Праграма:**

**1. ...**

**2. ...**

**Творчая біяграфія (удзел у фестывалях, форумах, конкурсах)**

**...**